

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра романского языкознания**

Аннотация к дипломной работе

Особенности языка франкоязычных чатов

Киселевой Елены Владимировны

Научный руководитель:
ст. преподаватель
Злотина Е.Е.

2014

РЕФЕРАТ

Киселёва Елена Владимировна

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ЧАТОВ

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, который включает 36 наименований.

Полный объём работы - 50 страниц печатного текста.

Ключевые слова: ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ЧАТ, ЖАНР, ФОРМА, СЛЕНГ.

Цель дипломной работы: выявить особенности языковой специфики повседневного общения в Интернете на примере франкоязычных чатов.

Задачи дипломной работы:

- изучить теоретические основы языковой специфики общения в Интернете;
- классифицировать формы интернет – коммуникаций;
- рассмотреть особенности общения в Интернете;
- описать лексические и синтаксические особенности виртуального общения;
- выявить влияние интернет-коммуникации на состояние современного французского языка.

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения общения в сети Интернет, потому как виртуальное общение с каждым днём приобретает большую значимость и становится одним из основных видов коммуникации в современном мире, а также это явление подвижное, которое изменяется и влияет на структуру языка в целом.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является сеть Интернет, как способ организации межкультурного общения. Предмет исследования - языковые особенности интернет-коммуникации на примере франкоязычных чатов.

РЕФЕРАТ
Кісялёва Алена Уладзіміраўна
АСАБЛІВАСЦІ МОВЫ ЧАТАЎ

Структура дыпломнай працы. Дыпломная работа складаецца з тытульнай старонкі, зместу, уводзін, трох глаў, заключэння і бібліяграфічнага спіса, які ўключае 36 найменняў.

Аб'ём працы - 50 старонак друкаванага тэксту.

Ключавыя слова: МОЎНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ, ІНТЭРНЭТ-КАМУНІКАЦЫЯ, ЧАТ, ЖАНР, ФОРМА, СЛЭНГ.

Мэта дыпломнай працы: выявіць моўныя асаблівасці паўсядзённых зносін у Інтэрнэце на прыкладзе франкамоўных чатаў.

Задачы дыпломнай працы:

- вывучыць тэарэтычныя асновы моўнай спецыфікі зносін у Інтэрнэце;
- класіфікаваць формы інтэрнэт-камунікацыі;
- разглядзець асаблівасці зносін у Інтэрнэце;
- апісаць лексічныя і сінтаксічныя асаблівасці віртуальных зносін;
- выявіць уплыў інтэрнэт - камунікацыі на стан сучаснай французскай мовы.

Актуальнасць тэмы абумоўлена неабходнасцю вывучэння зносін у Інтэрнэце, таму як віртуальная камунікацыя з кожным днём набываюць усё большую значнасць і становяцца адным з асноўных відаў камунікацыі ў сучасным свеце, а таксама гэта з'ява рухомая, якая змяняеца і ўпłyвае на структуру мовы ў цэлым.

Аб'ект і прадмет даследавання. Аб'ектам даследавання з'яўляецца Інтэрнэт як спосаб арганізацыі міжкультурных зносін. Прадмет даследавання - моўныя асаблівасці інтэрнэт-камунікацыі на прыкладзе франкамоўных чатаў.

RÉSUMÉ

Hélène Kiséliova

LES SPÉCIFICITÉS DE LA LANGUE SUR LES CHATS

Structure : Le travail de fin d'études se compose d'une introduction, de trois chapitres, d'une conclusion et d'une bibliographie qui contient 36 ouvrages consultés. Le travail est de 50 pages.

Mots-clés : LES SPÉCIFICITÉS DE LA LANGUE , LA COMMUNICATION VIRTUELLE , LE CHAT, LE GENRE, LA FORME , L'ARGOT.

Le but du travail de fin d'études est de révéler les spécificités linguistiques de la communication quotidienne sur Internet à l'exemple des chats français.

Les objectifs du travail de fin d'études sont les suivants :

- étudier les principes théoriques de la spécificité de la langue de communication sur Internet ;
- classifier les formes de la communication virtuelle ;
- examiner les spécificités linguistiques sur Internet ;
- décrire les caractéristiques lexicales et syntaxiques de la communication virtuelle;
- spécifier l'influence de la communication virtuelle sur l'état du français moderne.

L'objet d'étude : Internet comme un des moyens de la communication interculturelle.